

Алена Ігнацук



...павядзе мяне тута

ў белы лес за вершамі...

## На гусьлях ветру

### ЧУЕЦЕ, ГРАКІ!

Гракі на дрэвах, як на гусьлях ветру,  
штось граюць пра Вясну...  
Мо будзяць міфатвораную Лету,  
як памяць маю хворую ад сну.

Жанчына, з позілкам ваўчыцы,  
аглядвае прастору ля ракі.  
Мо, хоча граць на гусьлях навучыцца:  
вітаць Вясну, як добрыя гракі.

Сябе ў ваўчыцы сёньня я пазнала...  
І позілкам... За крыгамі ракі,  
за ветрам Дняпра-Бугскага каналу  
струну дагнала... Чуеце, гракі!

\* \* \*

Гудзе рака  
пад шклом ільдоў,  
пад сном сьнягоў,  
пад дном рыпучага масточка...  
Рака язычніцкіх багоў,  
Дажджбога белая сарочка.

Так разгарнула рукавы,  
прашытыя ліловым сьнегам, —  
што аж зайшоўся лес стары  
высокім гамерычным сьмехам.

\* \* \*

Сьнег мяце, мяце, мяце.  
А цягнік – гудзе, гудзе.  
А душа мая нідзе  
снамі не здаволіцца...  
Хтось мой час крадзе, крадзе.  
Як тут супакоіцца?

Лепей выйду з цягніка —  
І па сьнегу першаму  
Павядзе мяне туга  
ў белы лес за вершамі.

## НЕ МАЯ РАКА

Рака мая — і не мая...  
А баржы з белым борцікам.  
Вада цьвіце, нібы ральля.  
А я бягу да порціка.

Рака са мной і не са мной,  
а з хлопцам-перавозчыкам,  
Ён перавозіць пчолаў рой  
і пчаляра пад дожджыкам.

...Мядовы луг з кароўкамі  
і вульляў сны мажорныя.  
Рака мільгнула зоркамі —  
вада, як сажа чорная.

Каля глухога берага  
спраўляюць чайкі хрэсьбіны.  
Пялюшкі з пуху беллага  
на дроце хваль разьвесілі.

### ПАЧАТАК

Дараванья ракой  
думкі мне няўлоўныя,  
што птушынай чарадой,  
п'юць ваду прастольную.

А вянкi ў абдымках хваль  
прамянеюць стужкамі...  
Неба — сонечны Грааль.  
А ў нявесты — дужкамі,

трапяткімі хвалямі  
бровы візантыйскія,  
як чаўны за далямі...  
Думкі мае сьлізкія...

Быццам рыбкі — мокрыя...  
Ловяцца — ня зловяцца...  
А вада прастольная  
за нявесту моліцца...

\* \* \*

Ты, мая музычная...  
Слухаеш сябе, як оперу Чурлёніса.  
Едзеш у тралейбусе — і молішся, молішся...  
Мо, з Вагнерам? Мо, з Моцартам —  
бясконца ты знаёмішся...

Шчодрая мая!  
Бо галубы твае кормяцца —  
ня хлебам беллага дня,  
а небам летняга сонца.  
Нібы анёлка божага,  
аддзячыць можаш —  
таго, хто верны табе,  
Літва.